

**1 Беларусь 1**

6.45 Меладрама «Адна хлусня на дваіх» (12+).  
8.20 «Клуб рэдактараў» (16+).  
9.00, 12.00, 15.00 Навіны.  
9.10 «Арсенал» (12+).  
9.45 «Зона Х». Вынікі тыдня (16+).  
10.20 «Маршрут пабудаваны». Баранавічы (12+).  
11.00, 12.35 Серыял «Сваты-4» (12+).  
12.10 Навіны. Цэнтральны рэгіён.  
13.35 «Я ведаю» (6+).  
15.15 «Твой горад».  
15.30 «Вакол планеты».  
16.20 «Усё пуцём». Тэлефільм АТН.  
16.40 Меладрама «Аварыя». 1—4-я серыі (16+).  
20.40 Навіны надвор'я.  
21.00 «Галоўны эфір».  
22.10 Меладрама «Пісьмо Надзеі» (12+).

**2 Беларусь 2**

7.00 Серыял «Цэнтральная бальніца» (16+).  
8.40, 19.55 «Тэлебарометр».  
8.45 М/с «Машыны казкі» (0+).  
8.55 М/с «Чып і Дэйл спяшаюцца на дапамогу» (0+).  
9.40 «Свет навыварат. Непал» (16+).  
10.40 «ЖаннаПажані» (16+).  
11.35 Меладрама «Дзённікі прынецсы-2: як стаць каралевай» (12+).  
13.30 Баявік «Джэк Рычэр-2: ніколі не вяртайся» (12+).  
15.25, 23.55 «Арол і рэшка. Кругасветка» (16+).  
16.20 «Тата папаў» (16+).  
18.05 «Бітва экстрасэнсаў. 17-ы сезон» (16+).  
20.25 «Абмен жонкамі» (16+).  
22.00 «Спортлато 5 з 36», КЕНО.  
22.05 «Вярніце мне прыгажосць» (16+).  
23.20 «Сыграй мяне, калі зможаш» (12+).

**3 Беларусь 3**

7.35 «Святыні Беларусі».  
8.00, 14.05, 20.15 Навіны культуры.  
8.15, 14.25, 20.30 «Гэты дзень».  
8.20 М/ф (0+).  
8.30 «Шафёр паняволі». Маст. фільм (12+).  
10.00 «Наперад у мінулае».  
10.30 «Беларуская кухня». Заліўное з рыбы.  
10.55 «Нацыянальны хіт-парад».  
11.50 «Адзін шанц з тысячы». Драма (12+).

13.15 «Майстры і куміры». Народная артыстка БССР Любоў Каспорская.  
14.30 Фінал адборачнага тура ўдзельнікаў Міжнароднага конкурсу выканаўцаў эстраднай песні «Віцебск-2019».  
16.00 «Камертон». Народная артыстка Беларусі Анастасія Масквіна.  
16.25 «Маці і мачаха». Драма (12+).  
17.45 «Дзяржаўная граніца». Маст. фільм «Смяротны ўлоў» (12+).  
19.35 «Арт-гісторыі». Дзядуля беларускага авангарда.  
20.00 «Архітэктура Беларусі».  
20.40 «Калыханка» (0+).  
21.05 «...І іншыя афіцыйныя асобы». Маст. фільм (12+).  
22.30 «Легенды кіно». Вячаслаў Ціханаў (12+).  
22.55 А. Сулянаў. «Адна ноч генерала Скарнякова». Тэлевізійны спектакль.  
23.55 «Святло далёкай зоркі». Памяці народнага артыста БССР Юрыя Ступакова.

**5 Беларусь 5**

6.55 Бятлон. Этап Кубка свету. Халменколен. Гонка пераследу. Жанчыны.  
7.45 Бятлон. Этап Кубка свету. Халменколен. Гонка пераследу. Мужчыны.  
8.30 Піт-стоп.  
9.00 Фігурнае катанне. Чэмпіянат свету. Гала-паказ.  
12.00 Гульні «навыраст».  
12.30 Хакей. Чэмпіянат Беларусі. 1/2 фіналу. Трэці матч.  
14.50 Баскетбол. Адзіная ліга ВТБ. «Цмокі-Мінск» — «Парма» (Перм).  
15.45 Бятлон. Этап Кубка свету. Халменколен. Мас-старт. Жанчыны.  
16.50 Валейбол. Адкрыты чэмпіянат Расіі. Жанчыны. «Мінчанка» (Мінск) — «Пратон» (Саратаў).  
18.30 Бятлон. Этап Кубка свету. Халменколен. Мас-старт. Мужчыны.  
19.10 Спорт-цэнтр.  
19.20 Тэніс. WTA. Маямі.  
21.30 Вынікі тыдня.  
22.15 Футбол. Кваліфікацыя да ЧЕ-2020. Пярэвіч. Пярэвіч.  
22.40 Футбол. Кваліфікацыя да ЧЕ-2020. Паўночная Ірландыя — Беларусь.  
0.40 Футбол. Кваліфікацыя да ЧЕ-2020. Дзённік гульнівога дня.

**АНТ**

7.00, 9.00, 16.00 (з субцітрамі) «Нашы навіны».  
7.10 Меладрама «Кур'ер» (12+).

8.40 «Метэагід».  
9.10 «Нядзельная пропаведзь» (з субцітрамі).  
9.25 «Здароўе» (16+).  
10.35 «Бесталковыя нататкі» (12+).  
10.55 «Жыццё іншых» (12+).  
11.55 Камедыя «Красуня на ўсю галаву» (16+).  
13.55 «Галоўная роля» (12+).  
15.10, 16.20 «Тры акорды» (16+).  
17.25 «Хто хоча стаць мільянерам?» (12+).  
18.30 «Лепш за ўсіх!» (0+).  
20.00 «Контур».  
21.05 Трылер «Уцёкі» (12+).  
23.10 «Што? Дзе? Калі?» Вясковая серыя гульнівога (16+).  
0.20 Драма «Белы тыгр» (16+).

**СТБ**

6.05, 23.30 «Дзе знаходзіцца нофелет?» Камедыя (12+).  
7.25 «Дзіўная справа» (16+).  
9.05 «Мінтранс» (16+).  
10.00 «Скардзіцца дазваляецца».  
10.30 «Вялікі горад».  
11.00, 21.45 Дакументальны спецпраект (16+).  
12.25, 13.40 «Крэмень». Серыял (16+).  
13.30, 16.30 Навіны «24 гадзіны».  
16.40, 20.35 «Крэмень. Вызваленне». Серыял (16+).  
19.30 «Тыдзень».  
23.00 «Тыдзень спорту».  
0.50 «Анекдот-шоу» (16+).

**МІР**

6.00, 6.30, 7.35, 8.35 М/ф (0+).  
6.15 «Мільён пытанняў аб прыродзе» (6+).  
7.05 «Беларусь сёння» (12+).  
8.05 «Культ/Турызм» (16+).  
8.55 «Яшчэ танней» (12+).  
9.25 «Наша кіно. Гісторыя вялікага каханьня» (12+).  
10.00, 16.00 Навіны (бягучы радок).  
10.15 Маст. фільм «Вас чакае грамадзянка Ніканорава» (12+).  
12.05, 16.15, 19.30, 1.00 Серыял «Вясковая камедыя» (16+).  
18.30, 0.00 «Разам».  
1.40 Маст. фільм «Бобі» (16+).  
4.30 Маст. фільм «Цырк» (0+).

**РТР— Беларусь**

7.00 Маст. фільм «Адночы рысу» (12+).  
8.40 Маст. фільм «Выбар маёй матулі» (16+).  
10.30 «Смехапанарама» Яўгена Петрасяна» (16+).

11.00 Весткі.  
11.20 «Сам сабе рэжысёр» (16+).  
12.15 «Ранішняя пошта» (16+).  
13.00 «Калі ўсе дома» (12+).  
14.00 «Смяяцца дазваляецца» (16+).  
16.10 «Далёкія блізкія» (12+).  
17.40, 21.45 Маст. фільм «Расплата за шчасце» (12+).  
20.00 Весткі тыдня.  
23.00 Масква. Крэмль. Пуцін.  
23.40 «Нядзельны вечар з Уладзімірам Салаўёвым».

**НТБ—Беларусь**

5.55 «Астрапрагноз».  
6.05 Terra incognita. Беларусь невядомая (6+).  
6.35, 0.30 «Зразумець і абясшкодзіць» (12+).  
7.05 «Новыя рускія сенсацыі» (16+).  
8.00, 10.00, 16.00 Сёння.  
8.20 Спецыяльны рэпартаж (12+).  
8.40 «Адночы...» (16+).  
9.15 «Хто ў доме гаспадар?» (16+).  
10.25 «Першая перадача» (16+).  
11.05 «Цуд тэхнікі» (12+).  
12.00 «Дачны адказ» (0+).  
13.05 «НашСпажыўНагляд» (16+).  
14.05 Серыял «Спецыяліст» (16+).  
16.25 «Следства вялі...» (16+).  
18.05 «Новыя рускія сенсацыі» (16+).  
19.00 «Вынікі тыдня».  
20.10 «Зоркі сышліся» (16+).  
21.30 Ты не паверыш! (16+).  
22.30 Дэтэктывы «Палаўнічыя на брыльянты» (16+).

**8 канал**

7.00, 15.05, 18.55, 21.05, 23.25 «Надвор'е».  
7.05 М/ф «Баранчык Шон».  
7.15 Дак. серыял «Дынастыя».  
8.15 М/ф «Тры волаты».  
9.25 «Утрамдзія».  
9.30 «Мой любімы гадаванец» (0+).  
10.00 «Сіньцзян» (0+).  
10.30 «Вячэрні квартал».  
11.30 Камедыя «Ракавыя красуні».  
13.30 Камедыя «Старыя-разбойнікі» (12+).  
15.10 «Глядзім усёй сям'ёй». Прыгоды «Бель і Себасцьян» (6+).  
16.50 Дак. серыял «Дынастыя».  
17.50 «Адказвайка» (0+).  
17.55 «Сябры дзядулі Марка» (0+).  
18.10 Серыял «Касл» (12+).  
19.00 Меладрама «Мой ласкавы і пяшчотны звер» (12+).  
20.50 «Вечарніца» (0+).  
21.10 Прыгоды «Згублены горад» (16+).

**ВТВ ВТВ**

6.05 «Рогаў. Студыя 24» (16+).  
7.00 «Наш рамонт» (16+).  
7.55 М/ф «Дуда і Дада» (0+).  
8.20 «Ералаш» (6+).  
9.00 «Галерэя прыгажосці» (16+).  
9.55 Серыял «Апошні з Магіянаў» (12+).  
11.50, 3.10 «Рублёва-Бірулёва» (16+).  
12.50 Серыял «Вароніны» (12+).  
14.45, 0.45 Скетч-шоу «Адна за ўсіх» (16+).  
15.25 Трылер «Каматознікі» (16+).  
17.40 Серыял «Шчаслівыя разам» (16+).  
19.05 Серыял «Кухня» (16+).  
21.00 Серыял «Дзяўчынка не здаюцца» (16+).  
22.00 Камедыя «Пятніца» (16+).  
23.45 Серыял «Людзі Хэ» (16+).  
1.55 Серыял «Бязмоўны сведка» (16+).  
4.00 «Дурні і дарогі» (16+).  
5.00 «Лаві момант» (16+).

**Настальгія**

6.00, 11.55, 22.00 «Нараджаньня ў СССР» (12+).  
6.50, 8.35, 11.30, 15.45, 17.35, 21.45, 23.00, 1.00, 2.30, 3.45, 5.00 Музычная настальгія (12+).  
7.30, 12.45, 1.30 Маст. фільм «І гэта ўсё пра яго» (16+).  
9.00 «Быў час». 2009 год (16+).  
10.00 Маст. фільм «Дзённы цягнік» (16+).  
15.00, 21.00, 3.00 «Мінулы час» (12+).  
16.00 Маст. фільм «Вашы правы?» (16+).  
18.00 «СевАлогія» з Севам Наўгародцавым: «Кватэрная культура». 2005 год (18+).  
19.00 Тэлеспектакль «Ноч памылак». 1984 год (16+).  
9.00 «Да і пасля...» з Уладзімірам Малчанавым. Год 1974-ы. 2-я частка. 2011 год (12+).  
4.00 «Колба часу» (16+).  
5.25 Серыял «33 квадратныя метры. Дачныя гісторыі» (16+).

**Культура**

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Навіны культуры.  
6.35 «Пешшу...» Масква ліцадзейская.  
7.05, 20.05 «Правілы жыцця».  
7.35 «Маленькія сакрэты вялікіх карцін». Дак. серыял.  
8.00 «Сіта і Рама». Серыял.  
8.45 Сусветныя скарбы.  
9.05, 22.45 «Пікаса». Маст. фільм. 1-я серыя (16+).  
10.15 «Назіральнік».  
11.10, 1.15 XX стагоддзе. «Кінапанарама». 1984 год.  
12.25, 18.45, 0.30 Улада факта. «Кубінская рэвалюцыя: прычыны і наступствы».  
13.10 Казкі з гліны і дрэва. Дымкаўская цацка.  
13.20 «Лінія жыцця». Аляксандр Башыраў.

14.15 «Міфы і монстры». Дак. серыял.  
15.10 «На гэтым тыдні... 100 гадоў таму».  
15.40 «Агора». Ток-шоу.  
16.40 «Дзень за днём». Серыял.  
17.40 Звёзды фартэпіяна XXI стагоддзя. Нікалас Ангеліч.  
19.45 Галоўная роля.  
20.05 «Правілы жыцця».  
20.30 «Добрай ночы, малы!»  
20.45 Ступені цывілізацыі. «Сакральныя месцы». Дак. фільм. 1-я серыя.  
21.35 «Саці. Нясумная класіка...»  
22.20 «Рэгтайм, або Разарваны час».  
0.00 «Адкрытая кніга. Леў Данілікін». «Ленін: пантакратар сонечных парушынак».  
2.30 «Геній і ліхадзеі». Эндзі Уорхал.

**Настальгія**

6.00, 11.55, 22.00 «Нараджаньня ў СССР» (12+).  
6.50, 8.35, 11.30, 15.45, 17.35, 21.45, 23.00, 1.00, 2.30, 3.45, 5.00 Музычная настальгія (12+).  
7.30, 12.45, 1.30 Маст. фільм «І гэта ўсё пра яго» (16+).  
9.00 «Быў час». 2009 год (16+).  
10.00 Маст. фільм «Дзённы цягнік» (16+).  
15.00, 21.00, 3.00 «Мінулы час» (12+).  
16.00 Маст. фільм «Вашы правы?» (16+).  
18.00 «СевАлогія» з Севам Наўгародцавым: «Кватэрная культура». 2005 год (18+).  
19.00 Тэлеспектакль «Ноч памылак». 1984 год (16+).  
9.00 «Да і пасля...» з Уладзімірам Малчанавым. Год 1974-ы. 2-я частка. 2011 год (12+).  
4.00 «Колба часу» (16+).  
5.25 Серыял «33 квадратныя метры. Дачныя гісторыі» (16+).

**Культура**

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Навіны культуры.  
6.35 «Пешшу...» Масква ліцадзейская.  
7.05, 20.05 «Правілы жыцця».  
7.35 «Маленькія сакрэты вялікіх карцін». Дак. серыял.  
8.00 «Сіта і Рама». Серыял.  
8.45 Сусветныя скарбы.  
9.05, 22.45 «Пікаса». Маст. фільм. 1-я серыя (16+).  
10.15 «Назіральнік».  
11.10, 1.15 XX стагоддзе. «Кінапанарама». 1984 год.  
12.25, 18.45, 0.30 Улада факта. «Кубінская рэвалюцыя: прычыны і наступствы».  
13.10 Казкі з гліны і дрэва. Дымкаўская цацка.  
13.20 «Лінія жыцця». Аляксандр Башыраў.

**EUROSPORT 1 EuroSport 1**

0.00, 12.00 Зімовыя віды спорту. «У пагоні за гісторыяй».

1.05, 5.00, 8.30, 13.00, 18.45 Веласпорт. Парыж — Ніца.  
1.45, 6.00, 9.30, 15.00 Веласпорт. Цірэна — Адрыятыка.  
2.30 Супербайк. Этап чэмпіянату свету.  
3.30, 14.00, 20.00 Бятлон. Чэмпіянат свету.  
4.00, 20.30 Горныя лыжы. Кубак свету.  
07.00 Снукер. Gibraltar Open. Фінал.  
10.30 Скачкі на лыжах з трампліна. Кубак свету.  
21.05 Кёрлінг. Чэмпіянат свету.

**Кінакамедыя**

1.20 Часова цяжарная (16+).  
2.55 Каханне здараецца (16+).  
4.40 Мужчынская жаночая гульня (16+).  
6.30 Аднакласніцы (16+).  
8.05 Аднакласніцы: новы паварот (16+).  
9.25 Робін Гуд: мужчыны ў трыко (12+).  
11.30 Інструкцыі не дадаюцца (12+).  
13.50 Спатканне ўсялякую (16+).  
15.40 Скандынаўскі фарсаж (16+).  
17.30 Джуманджы (6+).  
19.30 Пацучыныя бегі (12+).  
21.40 Уцекачы (12+).  
23.20 Крутая Джорджыя (16+).

**ТВ 3 ТБ3**

6.00 М/ф (6+).  
7.05 «Казка пра Зорнага хлопчыка». Фільм-казка (0+).  
9.20 «M&S» (12+).  
9.50 «Глядзі сам» (12+).  
10.10 «Перыскоп» (16+).  
10.30, 3.35 «Судовыя страсці». Дак. серыял (16+).  
12.15 «Асцярожна, махляры!» (16+).  
12.50 «Без падману» (16+).  
13.40 «Чацвер, 12-га». Маст. фільм (16+).  
15.25, 21.00 «Нераскрытыя тайны» (12+).  
16.20 «Мой герой» (12+).

17.10 «Развітанне» (16+).  
18.05 «Следапыты паралельнага свету». Дак. фільм (16+).  
18.55, 1.50 «Адплата». Серыял (16+).  
21.55 «Зраднакі. Тыя, ад якіх не чакаеш». Дак. фільм (16+).  
23.25 «Звышнатуральнае». Серыял (16+).  
0.10 «Больш, чым сябар». Камедыя (12+).  
5.05 «Часова даступны» (12+).

**TV 1000 ТБ1000**

6.10, 15.20 Адрынутае (12+).  
9.15 Турба (12+).  
11.15 1 + 1 (16+).



13.30 Бетховен (12+).  
18.20 Стой! Ці мая мама будзе страляць (12+).  
20.10 Апалон 13 (12+).  
22.50 Браты Блюз 2000 (16+).  
1.10 Вярнуць адпраўніку (18+).  
2.55 Вядзьмарства (16+).  
4.35 Захавальнік Месяца (6+).

**ТВ 1000 ТБ1000 Рускае кіно**

6.20 Землятрус (12+).  
8.20 Пра што гавораць мужчыны. Працяг (16+).  
10.15 Буду памятаць (16+).  
12.10 Памяць восені (16+).  
14.10 Князёўна Мэры (12+).  
16.20, 4.20 Марафон для трох грацый. 1—2-я серыі (12+).  
18.20 Алімпіус Інферна (16+).  
20.20 Суперменеджар, або Матыка лёсу (16+).  
22.05 Каралёў (12+).

0.25 Адрый (16+).  
2.15 Іронія лёсу. Працяг (12+).

**National Geographic**

0.40 Геній (16+).  
3.20 У пошуках праўды: Атлантыда (16+).  
4.05, 15.05 Тайныя гісторыі (16+).  
4.30 Сапраўдны суперкар (16+).  
6.00 Гульні розуму (16+).  
6.25 Панарама 360. Аб'ект сусветнай спадчыны (16+).  
7.15 Суперзбудаванні старажытнасці (16+).  
8.05, 17.30, 21.20 Аўтасос (16+).  
9.35, 13.30 Асушыць акіяны (16+).  
10.25 Марское ўзбярэжжа: фотавандроўка (16+).  
11.10 Дзікі тунец (16+).  
12.45 Зніклыя гарады Амазоніі (16+).  
14.20, 19.45, 22.50 Уварванне на Зямлю (16+).  
15.55 Расследаванні авіякатастроф (16+).  
16.40 Міжнародны аэрапорт Дубай (16+).  
18.15, 22.00 Закінутыя скарбы Егіпта (16+).  
20.30 Сіла племені (16+).  
23.35 Другая сусветная вайна: пекла пад вадою (16+).

**Discovery**

8.00, 16.00, 22.00 Махінатары (12+).  
9.00, 17.00, 23.00, 4.40 Круты цюнінг (12+).  
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Як гэта ўстроена? (12+).  
11.00, 20.00, 5.30 Палаўнічыя на старызну (12+).  
13.00 Мужчынскія бярогі (12+).  
14.00, 3.50 Найлепшы збройнік (16+).  
18.00 Залатая ліхаманка (16+).  
19.00 Рэальныя дальнабойшчыкі (16+).  
0.00 Легендарныя японскія аўто (12+).  
1.00, 6.20 Бітвы робатаў (12+).  
2.00, 7.10 Не спрабуйце паўтарыць (16+).  
2.55 Апошнія жыхары Аляскі (16+).